

Сетевая камера видеонаблюдения


RVi-IPC23-PRO

Руководство по эксплуатации

Пожалуйста, прочтайте перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

www.rvi-cctv.ru

Меры предосторожности



Этот символ обозначает, что внутри устройства имеется высокое напряжение. Контакт с деталями внутри устройства представляет опасность.



Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

1. Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.
2. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к поражению электрическим током.
3. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
4. При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с ближайшим сервисным центром. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию. (Компания RVi не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия).
5. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ

1. Не роняйте на изделие никакие предметы и не ударяйте по нему. Не устанавливайте изделие в местах с сильной вибрацией или вблизи источников магнитного поля.

2. Не устанавливайте изделие в местах с высокой (выше 60°C) или низкой (ниже -20°C) температурой или с высокой влажностью. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
3. Если вы хотите переместить ранее установленное изделие на новое место, то перед тем как выполнить это, отключите питание.
4. Во время грозы отсоедините блок питания видеокамеры от сети переменного тока. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к повреждению изделия.
5. Устанавливайте изделие так, чтобы в объектив не падал прямой солнечный свет и рядом не было источников, излучающих тепло.
7. Не устанавливайте изделие напротив ярких источников света (солнце, сварочные установки, прожектора), так как это может привести к повреждению светочувствительного сенсора, формирующей изображение.

Указания мер безопасности

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

1. Обзор камеры




Рис. 1 Внешний вид и размеры

2. Назначение

IP -камера видеонаблюдения RVi-IPC23-PRO (далее КВ) предназначена для осуществления круглосуточной трансляции видеоизображения охраняемой зоны на оборудование сбора, отображения и хранения видеинформации, пункта автономной или централизованной охраны.

Цифровое изображение, формируемое КВ, может выводиться на видеомонитор, с помощью ПК или сетевого видеорегистратора.

Основой КВ является фотоприемная матрица, принцип действия которой основан на использовании фотоэлектрического преобразования, последовательного считывания накопленных зарядов и их передачи на последующие устройства оцифровки/сжатия изображения с дальнейшей трансляцией видеопотока по сетям передачи данных.

3. Спецификация

Таблица 1

	RVi-IPC23-PRO
Сенсор	1/3" КМОП, прогрессивная развертка
Переключение день/ночь	Механический ИК-фильтр
Объектив	CS (объектив в комплект не входит)
Нижний порог чувствительности	0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б.
Отношение сигнал/шум	52 дБ
Режим день/ночь	ИК-фильтр
Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции	2048x1536, 25 к/с 1920x1080, 25 к/с
Формат сжатия видео	H.264, MJPEG
Кол-во потоков с различными параметрами	2
Сетевой интерфейс	10/100/1000Base-T Ethernet порт
Сетевые протоколы	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPnP, NTP, Bonjour, SNMPv3, IPFilter, QoS, Multicast, ONVIF
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер. Сетевой клиент RVi-PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, Mac OS.
Поддержка мобильных платформ	iOS, Android OS, Windows phone OS
Питание	PoE (IEEE802.3af) / DC 12 В, не более 6 Вт
Рабочая температура	-20°C... +60°C
Вес нетто	0,3 кг

Габаритные размеры	71x66x58.4x135 мм
--------------------	-------------------

4. Комплект поставки

Видеокамера 1 шт.

Инструкция пользователя 1 шт.

Индивидуальная упаковка 1 шт.

CD с программным обеспечением 1 шт.

5. Подключение сетевой камеры видеонаблюдения

Все основные разъемы КВ расположены на задней панели (см. рис. 2)




Рис. 2

Таблица 2

Наименование	Назначение	Тип	Функция
LAN	Сетевой порт	10/100/1000 Base-T Ethernet порт	Подключается стандартным Ethernet-кабелем. (поддерживает передачу питания PoE - IEEE 802.3af).
AC24V /DC 12V	Разъём питания	/	Разъём питания. Для подачи напряжения 12V DC
VIDEO OUT	Видео выход	BNC	Вывод аналогового видеосигнала
Status	Индикация активности устройства	Цветные диоды	<p>Красный :</p> <ul style="list-style-type: none">Система активна – диод горит постоянноСистема обновляется – диод мигаетОбщий сброс – диод мигает. <p>Зеленый :</p> <ul style="list-style-type: none">Система работает в штатном режиме – диод горит постоянно.Система производит запись – диод мигает.

Наименование	Назначение	Тип	Функция
AUDIO OUT	Аудио выход	3.5 мм JACK	Аудио выход предназначен для подключения пассивного устройства воспроизведения звука.
AUDIO IN	Аудио вход	3.5 мм JACK	Аудио вход предназначен для подключения источника аудио.
RESET	Кнопка сброса на заводские настройки	-	Для сброса на заводские настройки удерживайте кнопку RESET в течении 5 сек.
SD	Слот для подключения micro SD карты памяти		Перед извлечением накопителя из КВ убедитесь
ABF	Автоподстройка заднего фокуса	-	Настройка заднего фокуса осуществляется путем изм положения оптического сенсора.
IN1	Трев. вход 1	Клемма с зажимом	Предназначен для подключения внешнего тревожного датчика
NO C	Трев. выход	Клемма с зажимом	Вывод тревожного сигнала: • NO – нормально открытый • C – Нормально закрытый
IN2	Трев. вход 2	Клемма с зажимом	Предназначен для подключения внешнего тревожного датчика
A	RS485 интерфейс	Клемма с зажимом	-
B		Клемма с зажимом	-
RX	RS232 интерфейс	Клемма с зажимом	Предназначен для передачи данных через интерфейс RX232
TX		Клемма с зажимом	
G	GND	Клемма с зажимом	RS232 нейтральный
NA	Синхронизация с ИК прожектором	Клемма с зажимом	Предназначен для синхронизации перехода в ЧБ режим и включения ИК подсветки.
⊕	GND		Заземление устройства

6. Подготовка к работе

Следуйте описанным далее шагам (см. рис. 3):





Рис. 3

1. Убедитесь что объектив имеет разъем типа C, при необходимости установите переходное кольцо на тип CS.
2. Накрутите объектив до упора.
3. Подключите разъем для управления АРД.

7. Сброс на заводские настройки

Сброс на заводские настройки осуществляется кнопкой расположенной на задней панели КВ. Удерживайте кнопку RESET порядка 5 секунд, после чего камера перезагрузится.



8. Программой быстрой конфигурации

Программа быстрой конфигурации используется для обнаружения текущего IP адреса сетевой камеры в сети, изменения ее IP адрес, а также использоваться для обновления прошивки камеры.

ВНИМАНИЕ! Некоторые функции программы могут быть доступны, только при условии, что IP-камера и компьютер, на котором запущена программа, находятся в одной подсети.

Запустите программу(ярлык “ConfigTool.exe”). Интерфейс программы представлен на рисунке 4. В списке устройств (Device list) вы можете видеть IP-адреса устройств, номер порта, маску подсети, шлюз, MAC адрес устройства.




Рис. 4

Выбрав один из IP-адресов в списке устройств, нажмите на нём правой кнопкой мыши, после чего открывается контекстное меню, представленное на рисунке 5




Рис. 5

Выбрав пункт “Open Device Web”, вы попадете в Web-интерфейс устройства, где вам будет предложено авторизоваться для доступа к сетевому устройству*.

* Подробно Web-интерфейс описан в полной инструкции по настройке сетевой камеры

Если вы хотите изменить IP-адрес камеры без входа в Web-интерфейс, необходимо зайти в меню списка устройств утилиты быстрой конфигурации. В меню списка устройств (рис. 10) выберите IP-адрес камеры и нажмите двойным кликом для открытия интерфейса “Login” или выберите IP-адрес в списке устройств и нажмите на кнопку “Login” (рис. 6). На рисунке 7 отображено окно “Login” в котором отображается IP-адрес, имя пользователя, пароль и номер порта. Любой из параметров может быть изменен.

Примечание: номер порта должен совпадать с номером TCP порта камеры, установленном в WEB интерфейсе. Если камера обновляется в фоновом режиме, то для доступа к ней используйте порт 3800, другие порты будут не доступны.




Рис. 6

После авторизации будет доступно меню управления сетевыми параметрами камеры (см. рис. 7)




Рис. 7

В данном меню возможно настроить IP адрес КВ, дату/время, произвести обновление прошивки.

9. Доступ к Web интерфейсу устройства

КВ поддерживает управление через Web интерфейс и через ПО на ПК. WEB-интерфейс позволяет просматривать изображение с камеры и осуществлять настройки IP-камеры. Для сетевого соединения IP-камеры необходимо сделать следующее: - убедиться что IP-камера физически подключена к локальной сети. - установить IP-адреса, маску подсети и шлюз одной сети для ПК и IP-камеры. У IP-камеры стандартный адрес 192.168.1.108, маска под сети 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1. - для проверки соединения запустите из командной строки команду ping 192.168.1.108 (см. рис. 8)




Рис. 8

Откройте Internet Explorer и впишите IP-адрес камеры в адресной строке браузера. Например, если у IP-камеры адрес 192.168.1.108, то введите <http://192.168.1.108> в адресной строке Internet Explorer.

При входе в WEB интерфейс вы увидете следующее - рисунок 9. Введите логин и пароль. По умолчанию логин и пароль admin.

Примечание: В целях безопасности настоятельно просим изменить логин и пароль при первом входе в WEB интерфейс.





Рис. 9

При первом подключении к WEB интерфейсу, появится системное сообщение с предложением об установке компонента ActiveX webrec.cab, если нет, то оно появится через минуту после входа в WEB-интерфейс. Нажмите на кнопку OK, операционная система автоматически установит компоненты. Если вы не смогли автоматически установить файл ActiveX, проверьте настройки браузера (Сервис-Свойства обозревателя-Безопасность-Другой...).



После успешной авторизации вы попадете в главное окно WEB интерфейса.

10. Транспортировка и хранение

КВ в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение КВ в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

11. Утилизация

КВ не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация КВ проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

12. Гарантии изготовителя

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие КВ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи через торговую или монтажную организацию.
- При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.
- Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности КВ являются:
 - умышленная порча;
 - пожар, наводнение, стихийные бедствия;
 - аварии в сети питания;
 - электрический пробой микросхем электронной платы вследствие ошибки в полярности питания.
- Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.


13.Свидетельство о приемке и упаковке

Дата производства «_____» 20____ г.

Дата продажи «_____» 20____ г.

Упаковку произвел: **ШТАМП**
_____ **ПРОДАВЦА**

Контролер _____




BY
СЕТКАВАЯ КАМЕРА
RVi-IPC23-PRO

Руководство по эксплуатации

Пожалуйста, прочтайте перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

www.rvi-cctv.ru

МЕРЫ ЗАСЦЯРОГІ



Гэты знак пазначае, што ўнутры прылады маецца высокая напруга. Кантакт з дэталямі ўнутры прылады уяўляе небяспеку.



Гэты знак паказвае, што ў документацыі на выраб маецца важная інструкцыя па яго выкарыстанні або аблугоўванні.

1. Каб пазбегнуць пажару або паразы электрычным токам, не дапушчайце траплення дадзенага выраба пад дождж або ва ўмовы высокай вільготнасці.
2. Не ўсталёўвайце выраб у вільготных, запыленых або пакрытых сажай памяшканнях. Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.
3. Калі вы адчуце незвычайны пах або выявіце дым, які выходзіць з выраба, спыніце эксплуатацыю. У гэтым выпадку варта неадкладна адлучыць выраб ад крыніцы сілкавання. Працяг эксплуатацыі выраба ў такім стане можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.
4. Пры выяўленні няспраўнасці ў вырабе звязыцесь з найблізкім сэрвісным цэнтрам. Ніколі не разбірайце дадзены выраб і не ўносьце змен у яго канструкцыю. (Кампанія RVi не нясе адказнасці за праblemsы, узніклыя ў выніку ўнясення змен у канструкцыю выраба або ў выніку спроб самастойна выканаць ремонт выраба).
5. Пры выкананні чысткі выраба не дапушчайце траплення ўнутр корпусу вадкасцяў. Гэта можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.

УВАГА

1. Не кідайце на выраб ніякія прадметы і не ўдарайце па ім. Не ўсталёўвайце выраб у месцах з моцнай вібрацыяй або зблізу крыніц магнітнага поля.
2. Не ўсталёўвайце выраб у месцах з высокай (вышэй 60°C) або нізкай (ніжэй -20°C) тэмпературай або з высокай вільготнасцю. Гэта можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.
3. Калі вы жадаеце перамясціць раней усталяваны выраб на новае месца, то перад tym як выканаць гэта, адключыць сілкаванне.


4. Падчас навальніцы адлучыце блок сілкавання відэакамеры ад сеткі пераменнага току. Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да пажару або да пашкоджання выраба.
5. Усталёўвайце выраб так, каб на яго не трапляла прамое сонечнае святло і побач не было крыніц, якія выпраменяваюць цяплю. Гэта можа прывесці да пажару.
7. Не ўсталёўвайце выраб насупраць яркіх крыніц святла (сонца, зварачныя ўсталёўкі, пражектары), бо гэта можа прывесці да пашкоджання святлоадчуvalьнага сэнсара, што фарміруе малюнак.

УКАЗАННІ МЕР БЯСПЕКІ

Канструкцыя выраба задавальняе патрабаванням электра- і пажарнай бяспекі па ДАСТ 12.2.007.0-75 і ДАСТ 12.1.004-91.

Меры бяспекі пры ўсталёўцы і эксплуатацыі павінны адпавядаць патрабаванням "Правіл тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў" і "Правіл тэхнікі бяспекі пры эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў".

1. АГЛЯД КАМЕРЫ



Мал. 1 Знешні від і памеры

2. ПРЫЗНАЧЭННЕ

IP -камера відэаназірання RVi-IPC23-PRO (далей КВ) прызначана для ажыццяўлення кругласутачнай трансляцыі відэамалюнка ахоўнай зоны на абсталяванне збору, адлюстравання і захавання відэайнфармацыі, пункта аўтаномнай або цэнтралізаванай аховы.

Лічбавы малюнак, які фармуеца КВ, можа выводзіцца на відэаманітор, з дапамогай ПК або сеткавага відэарэгістратара.

Асновай КВ з'яўляеца фотапрыёмная матрыца, прынцып дзеяння якой заснаваны на выкарыстанні фотаэлектрычнага ператварэння, паслядоўнага счытвання назапашаных зарадаў і іх перадачы на прылады аблічбоўкі/сціску малюнка з далейшай трансляцыяй відэаплыні па сетках перадачы дадзеных.

3. СПЕЦЫФІКАЦЫЯ

Таблица 1

	RVi-IPC23-PRO
Сэнсар	1/3" КМОП, прогрессивная развертка
Пераключэнне дзень/ноч	Механический ИК-фильтр
Аб'ектыў	CS (объектив в комплект не входит)
Ніжні парог адчувальнасці	0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б.
Вырашэнне малюнка, хуткасць трансляцыі	2048x1536, 25 к/с, 1920x1080, 25 к/с
Фармат сціску відэа	H.264, MJPEG
Кол-сць плынняў з рознымі параметрамі	2
Сеткавы інтэрфейс	10/100/1000Base-T Ethernet порт
Сеткавыя пратаколы	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPnP, NTP, Bonjour, SNMPv3, IPFilter, QoS, Multicast, ONVIF
Сеткавыя прылады	Встроенный web-сервер. Сетевой клиент RVi-PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, Mac OS.
Падтрымка мабільных платформ	iOS, Android OS, Windows phone OS
Сілкаванне	PoE (IEEE802.3af) / DC 12 В, не более 6 Вт
Працоўная тэмпература	-20°C... +60°C
Габарытныя памеры	71x66x58.4x135 мм

4. КАМПЛЕКТ ПАСТАЎКІ


Відэакамера 1 шт.

Інструкцыя карыстальніка 1 шт.

CD з праграмным забеспячэннем 1 шт.

5. ПАДЛУЧЭННЕ СЕТКАВАЙ КАМЕРЫ ВІДЭАНАЗІРАННЯ

Усе асноўныя раздымы КВ размешчаны на задній панэлі (гл. мал. 2)



Мал. 2


Табліца 2

Найменне	Прызначэнне	Тып	Функцыя
LAN	Сеткавай порт	10/100/1000 Base-T Ethernet порт	Падключаецца стандартным Ethernet-кабелем. (падтрымлівае перадачу харчавання PoE - IEEE 802.3af).
AC24V /DC 12V	Раз'ём харчавання	/	Раз'ём харчавання. Для падачы напружання 12V DC
VIDEO OUT	Відэа выхад	BNC	Выснову аналагавага відэасігналу
Status	Індикацыя актыўнасці прылады	Каляровыя дыёды	<p>Чырвоны :</p> <ul style="list-style-type: none"> Сістэма актыўная - дыёд гарыць пастаянна Сістэма абнавляецца - дыёд міргае Агульны скід - дыёд міргае. <p>Зялёны :</p> <ul style="list-style-type: none"> Сістэма працуе ў штатным рэжыме - дыёд гарыць пастаянна. Сістэма вырабляе запіс - дыёд міргае.
AUDIO OUT	аўдыё выхад	3.5 мм JACK	Аўдыё выхад прызначаны для падлучэння пасіўнага прылады прайгравання гуку.
AUDIO IN	аўдыё ўваход	3.5 мм JACK	Аўдыё ўваход прызначаны для падлучэння крывацьці аўдыё
RESET	Кнопка скіду на завадскія налады	-	Для скіду на завадскія налады ўтрымлівайце кнопкую RESET ў пльні 5 сек.

Найменне	Прызначэнне	Тып	Функцыя
SD 	Слот для падлучэння micro SD карты памяці		Перад тым, як дастаць назапашвальніка з КВ пераканайцеся
ABF	Аўтападладкі задняга фокусу	-	Налада задняга фокусу ажыццяўляецца шляхам змен становішча аптычнага сэнсара.
IN1	Трев. ўваход 1	Клемма з заціскам	Прызначаны для падлучэння вонкавага трывожнага датчыка
NO C	Трев. выхад	Клемма з заціскам	Выснову трывожнага сігналу: • NO - нармальна адкрыты • C - Нармальна закрыты
IN2	Трев. вхад 2	Клемма з заціскам	Прызначаны для падлучэння вонкавага трывожнага датчыка
A	RS485 интерфейс	Клемма з заціскам	-
B		Клемма з заціскам	-
RX	RS232 интерфейс	Клемма з заціскам	Прызначаны для перадачы дадзеных праз інтэрфейс RX232
TX		Клемма з заціскам	
G	GND	Клемма з заціскам	RS232 нейтральны
NA	Синхронизация с ИК прожектором	Клемма з заціскам	Прызначаны для сінхранізацыі пераходу ў ЧБ рэжым і ўключэння ВК падсвятлення.
	GND		зазямленне прылады

6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ

Усталёўка і наладка. Прытрымлівайця апісаным далей крокам (гл. мал. 3)




Мал. 3

1. Пераканайцеся што аб'ектыў мае раз'ём тыпу С, пры неабходнасці ўсталюеце пераходны кальцо на тып CS.
2. Накруціце аб'ектыў да ўпора.
3. Падлучыце раз'ём для кіравання АРД.

7. СКІД НА ЗАВАДСКІЯ НАЛАДКІ

Скід на завадскія наладкі здзяйсняеца кнопкай, што размешчана ўнутры корпуса КВ. Утрымлівайце кнопкую RESET каля 5 секунд, пасля чаго камера перазагрузіцца.




8. ПРАГРАМА ХУТКАЙ КАНФІГУРАЦЫІ

Праграма хуткай канфігурацыі выкарыстоўваеца для выяўлення бягучага IP адреса сеткавай камеры ў сетцы, змены яе IP адреса, а таксама выкарыстоўваеца для абнаўлення прашыўкі камеры.


УВАГА! Некаторыя функцыі праграмы могуць быць даступны, толькі пры ўмове, што IP-камера і кампютар, на якім запушчана праграма, знаходзяцца ў адной падсетцы.

Запусціце праграму (цэтлік "ConfigTool.exe"). Інтэрфейс праграмы прадстаўлены на малюнку 4. У спісе прылад (Device list) вы можаце бачыць IP-адресы прылад



Мал. 4

Выбраўшы адзін з IP-адрасоў ў спісе прылад, націсніце на ім правай кнопкай мышы, пасля чаго адкрываеца кантэкстнае меню, прадстаўлене на малюнку 5



Мал. 5

Выбраўшы пункт " Open Device Web " , вы трапіце ў Web - інтэрфейс прылады , дзе вам будзе прапанавана аўтарызация для доступу да сеткавага прылады * .


* Падрабязна Web - інтэрфейс апісаны ў поўнай інструкцыі па наладжванні сеткавай камеры

Калі вы хочаце змяніць IP - адрес камеры без ўваходу ў Web - інтэрфейс , неабходна зайсці ў меню спісу прылад ўтыліты хуткай канфігурацыі. У меню спісу прылад) выбирайце IP - адрес камеры і націсніце падвойным клікам для адкрыцця інтэрфейсу " Login " ці выберите IP -адрес у спісе прылад і націсніце на кнопкі " Login " . На малюнку 6 адлюстравана акно " Login " у якім адлюстроўваецца IP - адрес , імя карыстальніка , пароль і нумар порта. Любы з параметраў можа быць зменены. Заўвага: нумар порта павінен супадаць з нумарам TCP порта камеры , устаноўленым у WEB інтэрфейсе. Калі камера абнаўляеца ў фонавым рэжыме , то для доступу да яе выкарыстоўвайце порт 3800 , іншыя парты будуть не даступныя.



Мал. 6

Пасля аўтарызациі будзе даступна меню кіравання сеткавымі параметрамі камеры (гл. мал. 7)




Мал. 7

У дадзеным меню магчыма наладзіць IP адрас КВ, дату / час, вырабіць абнаўленне прашыўкі.

9. ДОСТУП DA WEB ІНТЭРФЕЙСУ ПРЫЛАДЫ

КВ падтрымлівае кіраванне праз Web інтэрфейс і праз ПЗ на ПК. WEB-інтэрфейс дазваляе праглядаць малюнак з камеры і здзяйсняць наладкі IP-камеры. Для сеткавага злучэння IP-камеры неабходна зрабіць наступнае: - упэўніцца што IP-камера фізічна падлучана да лакальнай сеткі. - усталяваць IP-адресы, маску падсеткі і шлюз адной сеткі для ПК і IP-камеры. У IP-камеры стандартны адрес 192.168.1.108, маска падсеткі 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1. - для праверкі злучэння запусціце з каманднага радка каманду ping 192.168.1.108 (гл. мал. 8)




Мал.8

Адкрыйце Internet Explorer і ўпішыце IP-адрас камеры ў адресны радок браўзера. Напрыклад, калі ў IP-камеры адрес 192.168.1.108, то ўвядзіце <http://192.168.1.108> у адресным радку Internet Explorer.

Пры ўваходзе ў WEB інтэрфейс вы ўбачыце наступнае - малюнак 9. Увядзіце лагін і пароль. Па змоўчанні лагін і пароль admin.

Нататка: У мэтах бяспекі настойліва просім змяніць лагін і пароль пры першым уваходзе ў WEB інтэрфейс.



Мал. 9

10. ТРАНСПАРТАВАННЕ І ЗАХАВАННЕ. ГАРАНТЫ ПЫТВОРЦЫ

Відэкамеры ў транспартнай тары перавозяцца любым відам крытых транспартных сродкаў (у чыгуначных вагонах, закрытых аўтамашынах, трумах і адсеках судоў, герметызаваных, абаграваемых адсеках самалётаў і г.д.) у адпаведнасці з патрабаваннямі дзеючых нарматыўных дакументаў.

Умовы транспартавання павінны адпавядаць умовам захавання 5 па ДАСТ 15150-69.

Захаванне камеры у транспартнай тары на складах вытворцы і спажыўца павінна адпавядаць умовам 1 па ДАСТ 15150-69.

Прадпрыемства-вытворца гарантую адпаведнасць відэакамера тэхнічным параметрам, пазначаным у дадзеным кіраўніцтве, пры прытрымліванні спажыўцом умоў транспартавання, захавання, мантажу і эксплуатацыі выраба.

Гарантыйны тэрмін эксплуатацыі - 36 месяцаў з даты продажу праз гандлёвую або мантажную арганізацыю.

Пры адсутнасці адзнакі або даце продажу гарантыйны тэрмін вылічаецца ад даты зборкі.

Гарантыйныя абавязальніцтвы несапраўдныя, калі чыннікам няспраўнасці відэакамера з'яўляюцца: сумыснае пісанне; пажар, паводка, стыхійныя бядоты; аварыі ў сетцы сілкавання; Гарантыйныя абавязальніцтвы дзейнічаюць толькі пры прад'яўленні дадзенага кіраўніцтва.

Прадпрыемства-вытворца не нясе адказнасці і не пакрывае шкоды за дэфекты, што узніклі па віне спажыўца пры незахаванні правіл эксплуатацыі і мантажу.

ДАДЗЕНЫЯ ПРЫЛАДЫ:

Мадэль _____

Сістэма _____

Дата зборк _____

WEB _____


Серыйны нумар _____

Дата продажу _____

Пакаванне зрабіў

ШТАМП

ПРАДАЎЦА




RVi-IPC23-PRO
БЕЙНЕБАҚЫЛАУ
ЖЕЛІЛІК КАМЕРАСЫ

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Өтінеміз, пайдаланар алдында оқып шығып,
кейін қолдану үшін сактаңыз

www.rvi-cctv.kz

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ



Бұл символ құрылғының ішінде жоғары кернеудің бар екендігін белдіреді. Құрылды ішіндегі бұйымдармен жанасу қауіпті болып табылады.



Бұл символ бұйымға арналған құжаттамада оны қолдану және қамсыздандыру жөніндегі маңызды нұсқаулық бар екендігін көрсетеді.

1. Өрттің немесе электр тоғына ұшырау жағдайының алдын алу үшін осы бұйымның жаңбыр астына немесе жоғары ылғалдықты жағдайларға түсіне жол бермеңіз.
2. Бұйымды дымқыл, шаңданған немесе ыспен қапталған бөлмелерде орнатпаңыз. Бұл талаптың орындалмауы өrtке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.
3. Егер сіз күмәнді іis сезсеңіз немесе бұйымнан шығып жатқан түтінді анықтасаңыз, пайдалануды тоқтатыңыз. Бұл жағдайда дереу бұйымды қорек көзінен ажырату керек. Бұйымды мұндай жағдайда пайдалануды жалғасыrsaңыз, бұл өrtке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.
4. Бұйымда ақаулық анықталған кезде жақын маңдағы сервистік орталықпен хабарласыңыз. Осы бұйымды ешқашан бөлшектеменіz және оның құрылымына өзгерістер енгізбеніz. (RVi компаниясы бұйым құрылымына өзгерістер енгізу нәтижесінде немесе бұйымды жөндеу жұмыстарын өздігінен орындау әрекеттерінің нәтижесінде туындаған мәселелер үшін жауапты болмайды).
5. Бұйымды тазартқан кезде корпустың ішіне сұйықтықтың енуіне жол бермеңіз. Бұл өrtке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

1. Бұйымға ешқандай заттар құлатпаңыз және оның соқпаңыз. Бұйымды қатты діріл бар немесе магнитті өrіс көзінә жақын жерде орнатпаңыз.
2. Бұйымды жоғары (50°C жоғары) немесе төмен (-20°C төмен) температуралы немесе жоғары ылғалдықты жерлерде орнатпаңыз. Бұл өrtке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.
3. Егер сіз бұрын орнатылған бұйымды жаңа орынға ауыстырыңыз келсе, онда орындау алдында қорек көзін сөндіріңіz.
4. Найзағай кезінде бейнекамераның қоректену блогын айнымалы тоқ желісінен ажыратыңыз. Бұл талаптың орындалмауы өrtке немесе бұйымның зақымдануына алып келуі мүмкін.


5. Бұйымды оған тура күн сәулелері түспейтіндей және жанынжа жылу шығаратын көздер болмайтында орнатыңыз. Бұл өртке алып келуі мүмкін.
7. Бұйымды жарқын жарық көздеріне (күн, дәнекерлеу қондырғылар, прожектор) қарсы орнатпаңыз, себебі бұл бейне құратын жарыққа сезімтал сенсорының зақымдануына алып келуі мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫНЫҢ НҰСҚАУЛАРЫ

Бұйым құрылымы МЕМСТ 12.2.007.0-75 және МЕМСТ 12.1.004-91 бойынша электрлік және өрт қауіпсіздігін талаптарын қанағаттандырады.

Орнату және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шаралары «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларын техникалық пайдалану ережелерінің» және «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерінің» талаптарына сәйкес келуі керек.

1. КАМЕРАГА ШОЛУ



Сур. 1 Сыртқы көрінісі мен өлшемдері

2. ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

RVi-IPC23-PRO бейнебақылау IP -камерасы (ары қарай БК) жиналалмалы жабдықтағы қорғалатын аймақтың бейнесуретін тәулік бойы көрсетілуін қамтамасыз ету үшін,

бейнеақпаратты көрсету және сақтау, автономды немесе орталықтандырылған күзет пункті үшін арналған.

БК құрылатын сандық сурет ДК немесе желілік бейнетіркегіш көмегімен бейнемониторға шығарылуы мүмкін.

Негізгі БК фотоқабылдағыш матрица болып табылады, оның әрекет ету қағидаты фотоэлектрлік түрлендіруді қолдануда, жинақталған зарядтарды бірізді оқуға және оларды кейінгі суретті сандайтын/сығатын құрылғыға табыстауға, кейін мәліметтерді беру желілері арқылы бейнеағынды көрсетуде негізделеді.

3. СИПАТТАМА

Кесте 1

	RVi-IPC23-PRO
Сенсор	1/3" КМОП, прогрессивная развертка
Күн/тұн ауыстырып қосуы	Механический ИК-фильтр
Объектив	CS (объектив в комплект не входит)
Сезімталдықтың тәменгі шегі	0. 1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б.
Сурет рүқсаттылығы, көрсету жылдамдығы	2048x1536, 25 к/с; 1920x1080, 25 к/с
Видео сығу форматы	H.264, MJPEG
Әр түрлі параметрлерге ие ағындар саны	2
Желілік интерфейс	10/100/1000Base-T Ethernet порт
Желілік хаттамалар	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPnP, NTP, Bonjour, SNMPv3, IPFilter, QoS, Multicast, ONVIF
Желілік құралдар	Встроенный web-сервер. Сетевой клиент RVi-PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, Mac OS.
Мобильді төсемдерді қолдау	iOS, Android OS, Windows phone OS
Корек көзі	PoE (IEEE802.3af) / DC 12 В, не более 6 Вт
Жұмыстық температура	-20°C... +60°C
Габаритті өлшемдер	71x66x58.4x135 мм

4. ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ


Бейнекамера 1 дана.

Пайдаланушы нұсқаулығы 1 дана.

Жеке қаптама 1 дана.

Бағдарламалық жасақтамасы бар CD 1 дана.

5. БЕЙНЕБАҚЫЛАУ ЖЕЛІЛІК КАМЕРАСЫН ҚОСУ



Сур. 2 Коммутациялық шоғырсым


Кесте 2

Аты	Борыш	Түр	Атқарым
LAN	Торлық порт	10/100/1000 Base-T Ethernet порт	Стандартты Ethernet-кабелем косады. (қорек PoE жіберуін косталады - IEEE 802.3af).
AC24V /DC 12V	Коректің ағытпасы	/	Коректің ағытпасы. Кернеудің беруі үшін 12V DC
VIDEO OUT	Шығу бейне	BNC	Бейнесигналдың қорытындысы
Status	Күрылғының белсенділігін көрсету	Түрлі-түсті диодтар	<p>Қызыл :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Активті жүйе - диод үнемі жанады • Жүйе жаңартады - диод жылтылдайды • Жалпы тастау - диод жылтылдайды. <p>Жасыл :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Жүйе штаттық режимде жұмыс істейді - диод үнемі жанады. • Жүйе жазбаны таратады - диод жылтылдайды.
AUDIO OUT	Аудио шығу	3.5 мм JACK	Аудио шығу дыбысты енжар орындау күрылымының қосуы үшін арналған.
AUDIO IN	Аудио кіру	3.5 мм JACK	Аудио кіру көздің қосуы үшін аудио арналған.
RESET	Батырма зауыт тәншелімдерге алып тастаған	-	Үшін зауыт тәншелімдерге алып таста RESET ағымында 5 секундті батырманы баяндаңыз.

Аты	Борыш	Түр	Атқарым
SD 	Қосу micro SD жадының картасын үшін слот		Квтен жинақтағыштың шыгаруын алдында сендіріңіз
ABF	Артқы фокустің аутоұндестіруі	-	Артқы фокустің тәншелімі, оптикалық сенсордың жағдайы тартып бола жолымен жузеге асады.
IN1	1-ші беймаза кіру	Қысқышпен клемма	Сыртқы беймаза құрылғыны қосу үшін арналған
NO C	Беймаза шығу	Қысқышпен клемма	Беймаза дабылды қорытынды: • NO – Калыпты ашылғаны • C – Калыпты жабығы
IN2	Трев. вход 2	Қысқышпен клемма	Сыртқы беймаза құрылғыны қосу үшін арналған
A	RS485 интерфейс	Қысқышпен клемма	-
B		Қысқышпен клемма	-
RX	RS232 интерфейс	Қысқышпен клемма	RX232 деректерді жіберу үшін интерфейс арқылы арналған
TX		Қысқышпен клемма	
G	GND	Қысқышпен клемма	RS232 бейтарабы
NA	Синхронизация с ИК прожектором	Қысқышпен клемма	Режім ЧБқа өткелдің синхронизациясы үшін арналған және жарықтандырудың қосу ИКи.
	GND		Құрылғының жерге тұйықтауы

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Қадам сипатталған бұдан өрі еріңіз (3 сур. қараңыз.



Мал. 3

7. ЗАУЫТТЫҚ БАПТАУЛАРҒА ҚАЙТАРУ

Зауыттық баптауларға қайтару БК артқы панелінде орналасқан батырмамен жүзеге асырылады. RESET батырмасын шамамен 5 секунд ұстап тұрыңыз, осыдан кейін камера қайта жүктеледі.

ВНИМАНИЕ!!!

IP адрес по умолчанию: 192.168.1.108
Маска подсети по умолчанию: 255.255.255.0
Логин администратора по умолчанию: admin
Пароль администратора по умолчанию: admin

8. ЖЫЛДАМ КОНФИГУРАЦИЯ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жылдам конфигурация бағдарламасы желідегі желілік камераның ағымдағы IP мекенжайын анықтау үшін, оның IP мекен-жайын өзгерту үшін қолданылады, сонымен қатар камераның бағдарламасын жаңарту үшін қолданылуы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бағдарламаның кейбір функциялары IP-камера мен бағдарлама қосылған компьютер бір ішкі жүйеде орналасқан жағдайда гана қол жетімді.

Бағдарламаны іске қосыңыз (“Configtool.exe” күлақшасы). Бағдарлама интерфейсі 4 суретте ұсынылған. Құрылғылар тізімінде (Device list) сіз құрылғылардың IP-мекенжайларын.

ConfigTool

Device List

SN	IP Address	Port	Subnet Mask	Default Gat...	Mac Address
1	10.7.6.47	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	52:54:4c:ff:90:5d
2	10.7.8.21	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	52:54:4c:fd:58:e4
3	10.7.10.104	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	52:54:4c:fd:58:51
4	10.7.2.2	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	00:05:23:18:24:48
5	10.7.1.113	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	52:54:4c:fa:35:37
6	10.7.10.91	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	00:12:26:45:23:65
7	192.168.0.108		255.255.0.0	192.168.0.1	00:1a:6b:90:57:db
8	10.7.2.61	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	00:09:30:ad:00:12

Tip: You can click "login" button directly and then input corresponding information to login.

Refresh (R) Login (L) Logout (C)

Сүр. 4

Бірді из мекенжайдың IP- құрылымның тізбесінде таңдап алып, тінтуірдің он түймесімен онда бас-, кейін ненің 5 суретте ұсын- контексті дастархан мәзірім ашылатын.

ConfigTool

Device List

SN	IP Address	Port	Subnet Mask	Default Gat...	Mac Address
1	10.7.6.47	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	52:54:4c:ff:90:5d
2	10.7.8.21	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	52:54:4c:fd:58:e4
3	10.7.10.104	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	52:54:4c:fd:58:51
4	10.7.2.2	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	00:05:23:18:24:48
5	10.7.1.113	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	52:54:4c:fa:35:37
6	10.7.10.91	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	00:12:26:45:23:65
7	192.168.0.108		255.255.0.0	Open Device Web	00:1a:6b:90:57:db
8	10.7.2.61	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	00:09:30:ad:00:12

Tip: You can click "login" button directly and then input corresponding information to login.

Refresh (R) Login (L) Logout (C)


Сүр. 5

"Open Device Web" пунктын таңдап алып, сендер құрылымның интерфейсінің Web- деген кездестіресіндер, қайда сендерге бол- рұқсат алу үшін авторластыру ұсын- к желілік устройству*.

* Егжей-тегжей Web- интерфейс ша желілік камераның құйтте- толық нұсқауда суретте-


Сендер IP- камераның мекенжайының кіре беріспен Web- интерфейс өзгерту қаласаңдар, аспа-жалап конфигурацияның утилиты құрылымының тізбесінің дастархан мәзіріне деген соғуға қажетке. Құрылымың(рис. 10) тізбесінің дастархан мәзірінде IP- камераның мекенжайының таңдап ал- және қос кликом "Login" немесе выберите IP- интерфейсінің ашылымы үшін мекенжай құрылымының тізбесінде бас- және "Login"(Сүр. 6) деген түймеге деген бас-. 12 суретте кейіпте- "Login" терезесі нешишіде кейіптел- IP- мекенжай, пайдаланушының атының, шартты белгі және порттың нөмірінің. Көрінген параметрлерден мүмкін өзгерілген. Ескерту: порттың нөмірі камераның портының TCP нөмірімен түйісуге керек, ара WEB тағайынды интерфейсте. Камера фон режимде

жаналанса, сол рұқсат алу үшін оған 3800 портты пайдалан-, сырттың порттары жетімді болады.



Сур. 6

Кейін авторландыр- жетімді басқарманың дастархан мәзірі камераның(рис. 7 кара) желілік параметрлерімен болады.



Сур. 7

9. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ WEB ИНТЕРФЕЙСІНЕ ҚОЛ ЖЕТИМДІЛІК

БК Web интерфейс және ДК-гі БЖ арқылы басқаруды қолданады. WEB-интерфейс камерадан сурет қарауга және IP-камераның бапталуын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. IP-камераның желілік қосылышы үшін келесіні жасау керек: - IP-камераның жергілікті желіге физикалық қосылғандығына көз жеткізу. – ДК және IP-камера үшін IP-мекенжайды, ішкі желі маскасын және бір желі шлюзын орнату. IP-камерада стандартты мекенжай 192.168.1.108, ішкі желі маскасы 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1. – қосылыштарды тексеру үшін командалық жолақтан ping 192.168.1.108 командасын іске қосыңыз (8 сур. қараңыз)




Рис. 8

Internet Explorer ашып, камераның IP-мекен-жайын браузердің мекен-жай жолағында жазыңыз. Мысалы, егер IP-камерада мекен-жай 192.168.1.108 болса, онда Internet Explorer мекен-жай жолағында <http://192.168.1.108> енгізіңіз.

Логин мен құпиясөзді енгізіңіз. тағайындалу бойынша логин мен құпиясөз admin.

Ескерте: Қаінсіздік мақсаттарында WEB интерфейске алғаш кірген кезде логин мен құпиясөзді өзгертуіңізде сұраймыз.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ. ӨНДІРУШІ КЕПІЛДІГІ

Бейнетіркегіштер тасымал ыдысында қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрімен (темір жол вагондарында, жабық автокөліктерде, кемелердің трюмдары мен бөлімдерінде, ұшақтардың герметикалық жылтырылатын бөлімдерінде және т.б.) тасымалданады.

Тасымалдау шарттары МЕМСТ 15150-69 бойынша 5 сақтау шарттарына сәйкес келуі керек.

Өндіруші және тұтынушы қоймаларында тасымал ыдысында камеру сақтау шарттары МЕМСТ 15150-69 бойынша 1 сақтау шарттарына сәйкес келуі керек.

Өндіруші кәсіпорын тұтынушы тарапынан бұйымды тасымалдау, сақтау, құрастыру және пайдалану шарттары сақталған жағдайда бейнетіркегіштің осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық параметрлерге сәйкес келетіндігіне кепілдік береді.

Кепілді сақтау мерзімі – сауда желісі немесе құрастыру үйімы арқылы сатылған күннен бастап 36 ай.

Сатылған күні туралы белгі болмаған кезде кепілдік мерзімі жиналған күнінен бастап есептеледі.

Егер бейнетіркегіш ақаулығына келесі тармақтар себепші болса, кепілдік міндеттемелері күшін жояды:

- қасақана бұлдіру;
- өрт, су тасқыны, дүлей апattар;
- қоректендіру желісіндегі апattар;

Кепілдік міндеттемелері тек осы нұсқаулықты ұсынған кезде әрекет етеді.

Өндіруші кәсіпорын пайдалану және құрастыру ережелері сақталмаған жағдайда тұтынушы кінәсі бойынша туындаған ақаулықтар үшін жауапты болмайды және зиянды етемейді.

ҚҰРЫЛҒЫ МӘЛІМЕТТЕРИ:

Үлгі _____

Жүйе _____

Жиналған күні _____

Web _____

Сериялық номірі _____

Қаптауды орындағы:

САТУШЫ

МӨРТАБАНЫ